

Чырвоная зьмена

№ 220 (1187) ПАНЯДЗЕЛАК, 22-га верасьня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКОЙ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК ЛКСМБ
 УМОВЫ ПАПДПІСКІ:

| | |
|-----------|---------|
| 1 месяц | 30 кап. |
| 3 месяца | 90 |
| 6 месяцаў | 1 р. 80 |
| 1 год | 3 р. 30 |

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 сэкратарыят—12-19.
 АДРАС КАНТОРЫ:
 Новамошальна 25, тэлеф. № 908.
 ГОД ВІДААНЬНЯХ.

Прызыў сустракаем падрыхтаванымі!
ПЛЕШЧАНІЦЫ, 20 (па тэлефону ад нашага карэспандэнта). У раёне пачаўся прызыў 1908 году. Пleshчаніцкі РК ЛКСМБ на правядзеньне прызыву мобілізаваў самыя лепшыя сілы. Сіламі комсамольцаў арганізаваны тры бригады па культмасавай працы сярод прызыўнікоў.

Комсамолаж арганізавана даведачнае бюро і рэдкалегія па выпуску насыценгазэты сярод прызыўнікоў.

Разгорнута шырокая політасьветная праца сярод дапрызыўнікоў.

Гельфман.

Мобілізацыя 2000 комсамольцаў у Донбас павінна быць выканана

Фрунзэўскаму, Старадароскаму, Плешчаніцкаму, Грэскаму, Капыльскаму і Барысаўскаму райкомам за недавыкананьне разьвэрсткі ЦК абвешчана вымова

Пастанова Бюро ЦК ЛКСМБ ад 20 верасьня

Заслухаўшы наведаньне тав. Палыкова аб узамаплякаваньні і адпраўцы 1-га эшалёну комсамольцаў у Донбас на участках Менска-Асіпавіцкі, бюро ЦК ЛКСМБ прымае, што Самахававіцкі, Чырвоная-Слабода, Старобінскі, Асіпавіцкі, Слудскі і Койданаўскі РК ЛКСМБ з правядзеньнем мобілізацыі справіліся.

Адначасова бюро ЦК ЛКСМБ адзначае, што шэраг райкомаў не даацанілі палітычнага значэньня праводзімай мобілізацыі, як адной з перапрыяемстваў выкананьня азоваў ЦК УсеКП(б), РК Фрунзэўскі, Старадароскі, Грэскі, Бапыльскі, Плешчаніцкі, які да ўстаноўленага тэрміну ня прыслалі ніводнага комсамольца. Недавыканані разьвэрстку райкомы: Барысаўскі на 29 чал., Лагойскі—9 ч., Узьдзёнскі—5 ч., Бастрычынскі—10 чал., Смалявіцкі—5 чал., Халопеніцкі—4 чал., Аотрашчыца-Гарадзецкі—4 чал., Смільскі—5 чал., Заслаўскі—5 чал., Любанскі—5 чал., Чэрвеньскі—13 чал., Сьмільавіцкі—3 чал., Пухавіцкі—11 чал. (пры гэтым замест комсамольцаў далі 6 бэспартыйных), што інакш негарадзяць, як зрыў работы па мобілізацыі комсамольцаў у Донбас.

Выходзячы з гэтага бюро ЦК ЛКСМБ пастанаўляе:

- 1) абвясціць вымову бюро рабінных камітэтаў ЛКСМБ: Фрунзэўскаму, Старадароскаму, Плешчаніцкаму, Грэскаму, Капыльскаму і Барысаўскаму за невыкананьне разьвэрсткі па мобілізацыі комсамольцаў у Донбас, і прапанаваць работу па мобілізацыі скончыць у 3-х дзённых тэрмін.
- 2) Абавязаць усіх РК ЛКСМБ якія не давыканалі разьвэртку, выканаць яе да адпраўкі 2-га эшалёну—30 верасьня.
3. Констатаваць безадказны адносіны да мобілізацыі з боку тав. Гольдбэрга, на якога была ўскладзена пераасональная адказнасьць за гэтую работу, аб чым пытаньне разглядаць на бюро ЦК асобна.
4. Адначасова, што Наркампраца на выкананьне сваёй абавязкаў, зьявіўся в арганізацыйнай адпраўленьні першага эшалёну (несвачасовае забясьпечаньне сродкамі і г. д.),

ШКМ—кузьня спецыялістых для соцыялістычнай сельскай гаспадаркі

„Стварэньне колгасных кадраў—зьўляецца адной з важнейшых умоў за мацаваньня калектывізацыі і выкананьня задачы суцэльнай калектывізацыі“ (з рашэньняў XVI зьезду УсеКП(б))

Уключыць ШКМ у гаспадарчы плян кожнага колгасу і савгасу

Даклад тав. Міцькова

Тав. Міцькоў у сваім дакладзе аб падрыхтоўцы масавых колгасных кадраў і ролі ШКМ адзначыў: Усе ўзрастаючыя соцыялістычнаму сектару сельскай гаспадаркі патрэбны такія кадры, якія б мелі такую суму агульна-тэхнічных ведаў і навыкаў, якія б забясьпечылі ім магчымасьць хутэйшага падвышэньня на самой вытворчасьці сваёй спецыяльнай працоўнай кваліфікацыі.

Між тым, падрыхтоўка кадраў, як па колькасьці, так і па якасьці на цяперашні момант запатрабаваньня, якія ставіць шпаркі тэмпы соцыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі. Стварэньне колгасных кадраў, які гэта адзначыў XVI зьезд УсеКП(б) у сваім рашэньнях зьяўляецца адной з важнейшых умоў замацаваньня ўжо дадзенага поспеху ў рашэньнях калектывізацыі і вырашэньня задачы суцэльнай калектывізацыі.

Соцыялістычная рэканструкцыя сельскай гаспадаркі зьбіжае работу ў сельскай гаспадарцы з работай на прадпрыемстве, зьбіжае працу рабочых і сялянцаў, і тым самым зьнішчае эканамічную аснову грамадзкага падзелу працы паміж горадам і вёскай. Гэтае зьбіжэньне ўжо робіць аўныя поспехі. Аднак поўнасьцю зьявіць гэтую задачу зможа толькі палітэхнічная падрыхтоўка пакаленьня. Забясьпечыць усе ўзрастаючыя патрэбы ў масавых кадрах і пабудаваньне работы сьстэмы народнае асьветы ў адпаведнасьці з сучаснымі задачамі соцыялістычнага будаўніцтва можа толькі хутэйшае правядзеньне палітэхнізацыі школы.

Адвесьці пад ШКМ сталую вытворчую базу

ШКМ, якія зьяўляцца суцэльнай часткай навучальнай сеткі марксысцкай асьветы, павінны зьяўляцца першай ступенню падрыхтоўкі спецыялістых сельскай гаспадаркі, сапраўдных арганізатараў вытворчай актывнасьці шырокіх мас колгаснікаў і спецыялістых соцыялістычнага земляробства.

Адна з асноўных задач палітэхнізацыі ШКМ павінна заключацца ў тым, каб падвёсьці пад ШКМ сталую вытворчую базу, цесна ўзваўшы ШКМ з савгасамі і буйнейшымі колгасамі. Выходзячы з таго, што палітэхнічная асьвета патрабуе вывучэньня гарадзкой і высокай працы, неабходна, каб ШКМ зьявілі больш увагі на тэхніку і арганізавалі асяянасьце вучняў з асновамі індустрыяльнай вытворчасьці, перш за ўсё пра вывучэньне тых галін вытворчасьці, якія найбольш цесна зьвязаны з сельскай гаспадаркай (сельска-гаспадарчае машынае будаўніцтва, хэмія і г. д.)

Пра-тычна неабходна: рэаргані-

Спрэчкі па дакаду тав. Міцькова

Выкарыстаць на практычнай рабоце вучняў ШКМ

Тав. Кобля.—Людей, якія сканчаюць ШКМ, мы вельмі часта выкарыстоўваем няправільна. Замест работы ў колгасе іх накіроўваюць у розныя тэхнікумы і ВДУ. Трэба, каб вучні, скончыўшы ШКМ некаторы час працавалі ў колгасе, а потым ужо працягвалі далейшую вучобу.

Для ШКМ трэба мець хоць аднаго свайго агранома не выкарыстоўваць раённага агранома. Пры ШКМ павінен быць аддзел рахункаводства.

Падрыхтаваць кадры спецыялістых

т. Глушановіч.—У нас пад звычайна крытычнае становішча па мясдох з кадрамі, спецыялістых. Пагатаму я прапаную пры тэхнікумах і Акадэміі навук стварыць спецыяльныя курсы, якія падрыхтуюць належныя кадры спецыялістых для ШКМ. Неабходна сур'ёзна задумацца і над праграмамі. Програма па зэотэхніцы складзена не для тэхнікуму, а для інстытуту.

Працяг спрэчак па дакладу тав. Міцькова чытай на 2 стар.

Наш паравоз уперод ляціць, у Донбасе астаноўка...

Пазаўчора а 3-й гадзіне дню з ст. Менск рушыў у Донбас першы штурмавы з 112 комсамольцамі



—Насустрэч Донбасу! —„Эх Лявоніху, Лявон палюбіў“—Адырыць сьмафор! —„Наш паравоз уперод ляціць.“ —Бывай, Менск!

